

# Дзітлярыйца і Мастацтва

Год выдання 36-ы  
№ 89 [2243]  
7 лістапада 1967 г.  
АСТРАК  
Цана 4 кап.

ОРГАН МІНІСТЭРСТВА КУЛЬТУРЫ І ПРАУЛЕННЯ САЮЗА ПІСЬМЕННОКАУ БССР

## ПОСТУП ВЯЛІКАГА СВЯТА

Свята Чырвонага Кастрычніка кроніцца па краінах, па прыбраных у кумач гарадах і вёсках, заводах і будоўлях. Радасна б'юцца сэрца жыхароў савецкага чалавеча, напружана гоняцца за набывалымі дасягненні першай у свеце дзяржавы рабочых і сялян.

Галоўны горад Радзімы — Масква. Два дні ў Крамлёўскім Палацы з'ездзіў пражэктнае сумеснае ўрачывае пасаджэнне ЦК КПСС, Вярхоўнага Савета СССР і Вярхоўнага Савета РСФСР, прысвечанае 50-годдзю Вялікага Кастрычніка.

Перад яго ўдзельнікі, што прыехалі ў Маскву з усіх куткоў нашай неабсяжнай Радзімы, перад гэтымі ў 95 краін свету нібы зноў прайшла ўся слаўная паўкавава гісторыя Савецкай дзяржавы.

Адкрылі авіяцыю Крамлёўскага Палаца з'ездзіў — і вось ужо ўвага ўсяго свету прыкавана да горада на Неве.

Ленінград. Тут паўстагоддзя назад грывуны залі «Ауроры» абвясцілі пачатак новай эры ў гісторыю чалавецтва. У дні слаўнага юбілею легендарны крэйсэр, які і паўвека назад, заняў пост ля былога Нікалаўскага моста.

5 лістапада ў новай гіганцкай канцэртнай зале, якая носіць імя Кастрычніка, адбылося ўрачывае пасаджэнне Ленінградскага абкома і гаркома КПСС, абласнога і гарадскога Саветаў дэпутатаў працоўных разам з удзельнікамі Кастрычніцкай рэвалюцыі, прадстаўнікамі працоўных, грамадскіх арганізацый, арміі і флоту, прысвечанае 50-годдзю Вялікага Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі.

Гарачыя апладзісменты ўдзельнікі пасаджэння віталі генеральнага сакратара ЦК КПСС Л. І. Брэжнэва, Старшыню Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР А. М. В. Падгорнага, Старшыню Савета Міністраў СССР А. М. Касыгіна, а таксама членаў дэлегацыі камуністычных партый Францыі, Іспаніі, Марока, Мексікі, дэлегацыі Нацыянальнага фронту вызвалення Паўднёвага В'етнама і гэсцей з Даніі, Дзяржавы і іншых герадоў.

Слова прадстаўляеца Генеральнаму сакратару ЦК КПСС Л. І. Брэжнэву. Ён гаворыць, што п'яцідзесяцігоддзі існавання Краіны Саветаў — гэта п'яцідзесяцігоддзі гераічнай барацьбы і напружанай працы, п'яцідзесяцігоддзі свабоды і працітанія ўсіх народаў нашай сацыялістычнай Радзімы, у імя камунізму.

Таварыш Брэжнэў падкрэслівае, што жодны савецкі чалавек ганарыцца горадам Леніна, горадам, які па праву называецца каліскай Кастрычніка, дзе ўсё нагадвае пра неабсяжны падзеі гісторыі чалавечай і правядыра Уладзіміра Ільіча Леніна.

Таварыш Брэжнэў вінуе ленінградцаў з узагароджаннем іх горада ордэнам Кастрычніцкай рэвалюцыі — узагароджай за выдатныя заслугі ў рэвалюцыі і ва ўмацаванні Савецкай улады, за мужнасць і гераізм у баях з ворагамі Савецкай дзяржавы, за поспехі ў мірнай працы, у будаўніцтве камунізму.

Л. І. Брэжнэў зачытае прывітанне ЦК КПСС, Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР і Вярхоўнага Савета РСФСР.

Святая Вялікая Кастрычніка ўзрушана Беларусью. У гарадах і вёсках рэспублікі прайшлі ўрачывыя сходы працоўных, прысвечаныя 50-годдзю Савецкай улады.

5 лістапада ў Мінску, у Палацы спорту адбылося сумеснае ўрачывае пасаджэнне ЦК КП Беларусі і Вярхоўнага Савета БССР сумесна

з партыйнымі і савецкімі органамі Мінска і Мінскай вобласці, прысвечанае 50-годдзю Вялікага Кастрычніка.

Урачывае пасаджэнне адкрыў уступнай прамовай кандыдат у члены Палітбюро ЦК КПСС, першы сакратар ЦК КП Беларусі П. М. Машэраў.

Ён паведаміў, што за заслугі ў развіцці сацыялістычнай эканомікі і культуры Беларускай ССР узагароджана памятным сцягам ЦК КПСС, Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР, Савета Міністраў СССР і ВЛСПС у гонар 50-годдзя Вялікага Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі.

Пад гукі ўрачывага маршу ў залу ўносяць сцяг.

Старшыня Савета Міністраў рэспублікі Ц. Я. Кісялёў ад імя ЦК КПБ, Вярхоўнага Савета БССР і ўрада рэспублікі, ад імя ўсяго Беларускага народа дзякуе за высокую ацэнку заслуг працоўных Рэспублікі.

Затым з дакладам «50 гадоў Вялікага Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі» выступіў тав. П. М. Машэраў.

Чым далей аддалюцца ад нас незалежныя кастрычніцкія дні 1917 года, гаворыць ён, тым ярчэй і велічэй раскрываецца сусветна-гістарычнае значэнне першай у свеце перамаганскай сацыялістычнай рэвалюцыі.

Савецкія людзі законна ганарыцца сваёй цяжкай, але пачаснай ролю першых рэвалюцыянаў абнаўлення свету, радуючыся вынікам сваёй працы і барацьбы.

П. М. Машэраў гаворыць пра дасягненні рэспублікі ў галіне эканомікі і культуры. У гэтым годзе Беларусь выпусціць прамысловых вырабаў у грашовым вымярэнні столькі, колькі выпусціла ўся прамысловая Расія напярэддні першай сусветнай вайны.

Дакаладчык падкрэслівае, што рэспубліка славіцца і высокаразвітай сельскай гаспадаркай, што вялікіх вышынь дасягнула нацыянальная культура, літаратура і мастацтва.

Сілы савецкага народа новачасны, — заяўляе ў заключэнні П. М. Машэраў. — На яго баку праўда жыцця, вялікая, усперамагаючая праўда ідэй Кастрычніка, вечна жывага марксісцка-ленінскага вучэння.

Са словамі прывітанія выступіў горада сустрэтыя прысутнымі прадстаўнікамі дэлегацыі братніх камуністычных і рабочых партый, якія прыймалі ўдзел ва ўрачывым пасаджэнні.

На пасаджэнні выступілі таксама прадстаўнікі грамадскасці горада і вобласці.

Удзельнікі пасаджэння з вялікім удзімам прынялі прывітанне п'яцідзесяцігоддзя ЦК КПСС, Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР і Савета Міністраў СССР.

6 лістапада на Цэнтральнай плошчы горада Мінска адбылося ўрачывае закладка манумента ў гонар 50-годдзя Савецкай улады. Тысячы мінчан і гэсцей сталіцы сабраліся на мітынг у гонар гэтай падзеі.

Сёння на вуліцы горадоў і вёсках краіны выйдзе мільёны савецкіх людзей. Яны прадманструюць сваю любоў і адданасць Камуністычнай партыі, роднай дзяржаве, вярнуць ідэям Кастрычніка.

САВЕЦКІ  
НАРОД,  
УСТУПАЮЧЫ  
Ў ДРУГОЕ  
П'ЯЦІДЗЕСЯЦІ-  
ГОДЗЕ  
ВЯЛІКАЙ  
РЭВАЛЮЦЫІ,  
ВЫСОКА  
НЯСЕ  
ІДЭІ  
КАМУНІЗМА,  
ІДЭІ  
ВЯЛІКАГА  
КАСТРЫЧНІКА

ВЯЛІКАЯ КАСТРЫЧНІЦКАЯ САЦЫЯЛІСТЫЧНАЯ РЭВАЛЮЦЫЯ БЫЛА НЕ ПРоста Адною з рэвалюцыяў — з яе пачынаецца новая перыяд у гісторыі ўсяго чалавецтва, новае летазлічэнне ў маралі і культуры.

Іганес БЕХЕР.

## ГЕРАІЧНЫХ СТВАРАЛЬНЫХ ГАДОУ...

Віншуйце цябе, таварышы, з днём нараджэння тваёй дзяржавы, тваёй светлай абы і будучыні



Мал. А. КАСИУРЭВІЧА.

## ЗОРКА КАСТРЫЧНІКА

КАСТРЫЧНІКА ЗОРКУ У БАЯХ ЗАБЫЛІ МЫ І ДНІ ВЕКАПОМНАГА ГОДА. КАБ ЗЫЯЛА ЗАБСЕДЫ ЯНА НА ЗЯМЛІ, СВЯЦІЛА НА ПІСЧАСЦЕ НАРОДАМ. ЯРЧЭЕ СВЯТЛО ГЭТАЙ ЗОРКІ ШТОДЗЕНЬ, ШЛЯХІ АСВЯТЛЯЕ ДА МЭТЫ. ПАД ГЭТАЮ ЗОРКАЙ ДА ШЧАСЦЯ ІЗВЕ ТРЫВОЖНАЯ НАША ПЛАНЕТА.

## ДЗЯРЖАЎНЫЯ ПРЭМІІ СССР У ГАЛІНЕ ЛІТАРАТУРЫ, МАСТАЦТВА І АРХІТЭКТУРЫ 1967 ГОДА

Цэнтральны Камітэт КПСС і Савет Міністраў Саюза ССР, разгледзеўшы прадстаўленне Камітэта па Ленінскіх і Дзяржаўных прэміях СССР у галіне літаратуры, мастацтва і архітэктуры пры Савецкіх Міністраў СССР, паставілі:

1. У мэтах заахвочвання ў год п'яцідзесяцігоддзя Вялікага Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі больш шырокага кола асабліва выдатных твораў літаратуры, мастацтва і архітэктуры павялічыць у 1967 годзе колькасць Дзяржаўных прэміяў СССР у галіне літаратуры, мастацтва і архітэктуры да семнаццаці.

2. Прысудзіць Дзяржаўныя прэміі СССР 1967 года:

### У ГАЛІНЕ ЛІТАРАТУРЫ

1. АНДРОНІКАВУ Іранію Луарсавічу, донтару філагалічных навук, заслужанаму дзеячу мастацтва

ваў РСФСР і Грузінскай ССР — за кнігу «Лермантаў. Даследаванні і знохадні».

2. КЕМПЕ Мірдзе (Найгоўскай Мірдзе Янаўне), народнаму паэту Латвійскай ССР — за кнігу вершаў «Вечнасць імгненіяў».

3. СМЕЛЯКОВУ Яраславу Васільевічу, паэту — за цыкл вершаў «Дзень Расіі».

У ГАЛІНЕ МУЗЫКІ І КАНЦЭРТНА-ВЫКАНАУЧАЙ ДЗЕЙНАСЦІ

4. ПАТРОВУ Андрэю Паўлавічу, кампазітару — за песні 1964—1965 гадоў «Песня пра майго бацьку», «Благітныя гарады», «Песня пра сёбра», «На кургане», «Я ірочу па Маскву».

5. ТАКТАКІШВІЛІ Атару Васільевічу, кампазітару, народнаму артысту Грузінскай ССР — за аратыю «Па шляху Руставелі», тэатр Іранлі Абашыдзе.

6. ХРЭНІНКАВУ Ціхану Мікалаевічу, народнаму артысту СССР — за кнігу «Лермантаў. Даследаванні і знохадні».

7. ЮРЛОВУ Аліксандру Аліксандравічу, мастацкаму кіраўніку Рэспубліканскай акадэмічнай рускай харавой капэлы, заслужанаму дзеячу мастацтваў РСФСР — за канцэртныя праграмы сезонаў 1964—1965 і 1965—1966 гадоў.

У ГАЛІНЕ ВЯЗУЛЕНЧАГА МАСТАЦТВА

8. БЕЛАШОВАЯ Нацпрыне Федараўне, скульптару, народнаму мастаку СССР — за серыю скульптур «Мара», «Надзея Канстанцінаўна Крупская», «Аліксандр Сяргеевіч Пушкін, 1837».

9. ГАРАБЕВУ Віталію Мікалаевічу, заслужанаму мастаку РСФСР — за ілюстрацыі да кнігі М. В. Гогаля «Пецярбургскія апавесці».

10. ІЛЫЧАВУ Ізату Назаравічу, народнаму мастаку Туркменскай ССР — за серыю малюнкаў «Мая Туркменія» («Я і мая мама», «Легенда», «Стрыгалі», «Пустыня», «Белуджы»).

У ГАЛІНЕ ТЭАТРАЛЬНАГА МАСТАЦТВА

11. РОЗАВУ Віктару Сяргеевічу, драматургу, аўтару інсцэніроўкі, ВОЛЧАК Галіне Барысаўне (Бераўне), рэжысёру, КАЗАКОВУ Міхайлу Міхайлавічу, ацёру, выканаўцу ролі, ТАБАКОВУ Алегу Паўлавічу, ацёру, выканаўцу ролі — за спектакль «Звычайная гісторыя» ў мацюскай тэатры «Современник».

12. ІРДУ Каарэлу Кірылавічу, рэжысёру, народнаму артысту Эстонскай ССР — за пастаноўну спектакляў «Дзікія наптані», «Лобядзіны паляты», «Мужчынскія песні», «Нарыяны» ў эстонскім дзяржаўным

акадэмічным тэатры «Ванемуйне».

13. ЧАСТНАКОВУ Уладзіміру Іванавічу, народнаму артысту СССР — за стварэнне вобраза Ул. І. Леніна ў спектаклях і фільмах апошніх год.

У ГАЛІНЕ КІНАМАТАГРАФІІ

14. ЖАЛАКВІЧУСУ Вітаутасу Пранавічу, рэжысёру і аўтару сцэнарыяў, заслужанаму дзеячу мастацтваў Літоўскай ССР, ГРЫЦЮСУ Іонасу Аугуставічу, апэратару, заслужанаму дзеячу мастацтваў Літоўскай ССР, БАКІОНІСУ Данатасу Юзавічу, заслужанаму артысту Літоўскай ССР, ОЯ Бруно Веонеравічу, артысту, выканаўцам ролі — за мастацкі фільм «Ніхто не хацеў паміраць» вытворчасці Літоўскай кінастудыі.

15. ЮТКЕВІЧУ Сяргеевічу Іосіфавічу, рэжысёру і аўтару сцэнарыяў, народнаму артысту СССР, ГАБРЫ-

ЛОВІЧУ Яўгенію Іосіфавічу, заслужанаму дзеячу мастацтваў Літоўскай ССР, аўтару сцэнарыяў — за мастацкі фільм «Ленін у Польшчы» вытворчасці кінастудыі «Масфільм» і творчага аб'яднання «Студыя» (Варшава).

У ГАЛІНЕ АРХІТЭКТУРЫ

16. МІЛЕЦКАМУ Аўрааму Майсеевічу, БІЛЬСКАМУ Эдуарду Антонавічу, архітэктарам, ПІНОВІЧУ Леаніду Яўсеевічу, ПЕЧАНАВУ Аліксею Мікалаевічу, інжынерам — за архітэктуру Палаца піянераў і школынаў у г. Ніеве.

17. ПАЛІНСКАМУ Анатолію Трафімавічу, ВІТУХІНУ Дзмітрыю Сяргеевічу, архітэктарам, РАЦКЕ-ВІЧУ Юлію Уладзіміравічу, інжынеру — за архітэктуру комплексу міжнароднага піянерскага лагера «Прыбярэжны» ў Артану імя Ул. І. Леніна.







